

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной
деятельности

ГУЩЕНЯ
Анастасия Анатольевна

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА В ПОДОХОДНОМ
НАЛОГЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель:
Старший преподаватель
Михаловский А.М.

Минск, 2014

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 52 с., 73 источника

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, НАЛОГ, ЛЬГОТА, НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, НЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ.

Объект исследования: общественные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в процессе установления и применения налоговых вычетов.

Предмет исследования: нормы налогового законодательства Республики Беларусь, устанавливающие основы правового регулирования налоговых вычетов, определяющие место налоговых вычетов в налоговой системе и регламентирующие порядок их применения; основанные на указанных нормах подзаконные нормативные правовые акты, а также правоприменительная практика.

Цель работы: системный анализ правового регулирования налоговых вычетов, разработка теоретических положений об их правовой природе, практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования налоговых вычетов.

Методы исследования: диалектический, исторический, структурно-функциональный, системный, формально-юридический и сравнительно-правовой методы, методы анализа и обобщения.

Исследования и разработки: изучено понятие и сущность налогового вычета

Область возможного практического применения: использование дипломной работы в рамках изучения дисциплин «Финансовое право», «Налоговое право», а также, при совершенствовании учебных, учебно-методических материалов.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: 52 с., 73 крыніцы

ПАДАХОДНЫ ПАДАТАК, ПАДАТАК, ІЛЬГОТА, ПАДАТКОВАЯ ІЛЬГОТА, ПАДАТКОВЫ ВЫЛІК, ПРЫБЫТКІ БЕЗ НАКЛАДАННЯ МИНИМУМУ.

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць, змяняюцца і спыняюцца ў працэсе ўстанаўлення і прымянення падатковых вылікаў.

Прадмет даследавання: нормы падатковага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія вызначаюць асновы прававога рэгулявання падатковых вылікаў, якія вызначаюць месца падатковых вылікаў у падатковай сістэме і якія рэгламентуюць парадак іх прымянення; заснаваныя на названых нормах падзаконныя нарматыўныя прававыя акты, а таксама правапрымяняльная практыка.

Мэта працы: сістэмны аналіз прававога рэгулявання падатковых вылікаў, распрацоўка тэарэтычных палажэнняў аб іх прававой прыроды, практычных рэкамендацый, накіраваных на ўдасканаленне прававога рэгулявання падатковых вылікаў.

Метады даследавання: дыялектычны, гістарычны, структурна-функцыянальны, сістэмны, фармальна-юрыдычны і параўнальна-прававы метады, метады аналізу і абагульнення.

Даследаванні і распрацоўкі: вывучана паняцце і сутнасць падатковага выліку.

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: выкарыстанне дыпломнай працы ў рамках вывучэння дысцыплін «Фінансавое права», «Падатковае права», а таксама, пры ўдасканаленні навучальных, вучэбна-метадычных матэрыялаў.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.